



DISTRICTUS


ПЛЯВЕТ



ВЫДАННЕ
КРАЯЗНАЎЦАЎ
БРАСЛАЎШЧЫНЫ

№ 8 (53)
СНЕЖАНЬ
2006 г.

З КАЛЯДАМІ
НОВЫМ 2007 ГОДАМ !



Абраз Маці Божай Браслаўскай Валадаркі Азёраў – новы твор мастачкі з в. Дварышча Аліны Трукан. Праца выстаўлена на выставе “Калядныя узоры”, якая была ўрачыста адкрыта ў Музее традыцыйнай культуры 29 снежня. Пра выставу чытайце на другой старонцы. Там жа – пра новы зборнік паэзіі Тэрэзы Крумплеўскай “На прыпынку “Зямля”, які быў прадстаўлены на адкрыцці выставы. Дарэчы, абраз Маці Божай Браслаўскай А. Трукан напісала для Тэрэзы Крумплеўскай.

У нумары:

- Калядныя ўзоры - 2006
- Новы паэтычны зборнік Тэрэзы Крумплеўскай
- Выданне Браслаўскай гімназіі
- Легенды з наваколля возера Снуды

Беражы ты мяне, Маці Божая,
Ад спакусаў у грэшным жыцці.
Пад апекай Тваёй толькі зможам мы
Шлях прамы да збаўлення знайсці.


Нам збаўленне – свято Пана Езуса –
Яркі промень у цемры начы.
Накіруй ты мой зрок, Найсвяцейшая,
Як знайсці мне Свято, навучы.

Расчыні маё сэрца замкнёнае,
Іскру Божую ў ім запалі.
Паяднай Ты мяне, Маці родная,
З Тваім Сынам на грэшнай зямлі.

Тэрэза Крумплеўская

КАЛЯДНЫЯ УЗОРЫ

Выставка пад такой называй организуецца дванаццаты раз. Звычайна щрачыста светла праходзиць яе адкрыццё, якое прыцягвае даволі многа ўдзельнікаў. Таму паліту святочных мерапрыемстваў Браслава ўжо цяжка ўяўіць сабе без "Калядных узору". Цікавай і разнастайнай была праграма імпрэзы ў гэтым годзе. Гучалі песні ў выкананні дзяячага калектыву Браслаўскай каталіцкай парафіі пад кіраўніцтвам Іны Сапун. Адзін з твораў – "Песня да Маці Божай Браслаўскай" напісаны на верш паэткі з Опсы Тэрэзы Крумплеўскай. Яна прачытала перад прысутнымі шэраг вершаў з новага зборніка "На прыпынку "Зямля", які толькі што пабачыў свет. Упрыгажэннем імпрэзы было выступленне з агнявым шоў Насты Зінкевіч. Госці мелі магчымасць падрабязна пазнаёміцца з экспанатамі выставы, паразмаўляць з аўтармі твораў. Гэтым разам удзел у выставе бяруць 32 аўтары, якія працуяць у такіх кірунках як – саломапляценне, разьбярства, ганчарства, аплікацыя з тканины, вышыванне, акварэль, алейны жывапіс, ткацтва і інш.




Макет Слабодкаўскага касцёла.

**Новая праца Михаіла Чэркаса,
вядомага майстра саломапляцення**

Тэрэза Крумплеўская. "На прыпынку "Зямля"

Зборнік надрукаваны ў Мінску. Прадмову да яго напісаў паэт Алег Салтук. Вершины скампанаваны ў два раздзэлы: "Мелодыя кахання" і "У дарогу толькі з Богам". Напісаны яны на беларускай і рускай мовах. Уваже чытача пропануем некалькі твораў з новага зборніка.



НА ОСТАНОВКЕ
"ЗЕМЛЯ"

* * *

Да сустрэчы, мой край, да сустрэчы!
Адлютаю я ў вырай, не ўрай.
Гасне свечкай кароткі мой вечар
Ты ж любові святлом дагарай.

Я к табе на світанку вярнуся -
Праасту, нібы зерне ў зямлі.
У зеляніну лугоў апрануся,
Васільком расцвіту на раплі.

У звоне птушак, у шуме дубровы
Прагучыць мая песня не раз.
І на небе дугой каляровай
У грымотны з'яўлюся я час.

Днём і ноччу я буду з табою,
Сіл няма нас навек разлучыць.
Любы край, мы адзіны душою

Там, дзе коні п'юць срэбра ў лугах,
Дзе світанак над долам іскрыцца.
Майго лёсу пралёг Млечны Шлях,
Я на зорнай імчу калясніцы.

Мне насустроч - аблокі вякоў ...
Ды напрамак рысак мой трymае.
І кладзецца на шлях той з-пад кол
Каляіна мая залатая.

Валадарка азёраў (песня)

Мы дзеци Твае,
Найсвяцайшая Панна Марыя,
Наш Браслаўскі кары
Сваім матчыным вокам акінь.
Мы просім Цябе
Да збаўлення дарогу адкрый нам,
Вядзі ў вечны рай,
У пакутах зямных не пакінь.

Валадарка азёраў
Асвяці ўсе нашы крыніцы,
Каб былі яны
Вытокам жывой чысціні.
Над сінім прасторам
Найсвяцейшы Твой вобраз
іскрыцца
І боскім святлом
Нас ад чорнай бяды барапі.

Мы грэшныя ўсе
Заслужылі на гнеў Твайго Сына
І што нам рабіць –
На каленях стаім прад Табой.
Ахвяру нясём
І да Маці ўзыываем адзінай –
Меч Боскі адкінь,
Падары нам душэўны спакой.

Кастусь Шыдлоўскі

З гісторыі першядычнага
выдання ў друку

"Хадзем наперад!".


Выданне Браслаўскай гімназіі. 1938 г.

У даваенным Браславе пе мелася свайго рэгіянальнага першядычнага выдання. Гэта быў відавочны пралік з боку польскіх улад, якія імкнуліся прыспешыць і актывізаваць працэсы паланізацыі па розных напрамках, выхавання насельніцтва ў польскім патрыятычным духу. Для рэгіёна з насельніцтвам звыш 140 тысяч чалавек газета магла б зрабіць у гэтym напрамку вельмі многа. Савецкая ўлада гэта цудоўна разумела і таму на далучаных у 1939 годзе землях вельмі хутка паўставаў рэгіянальны друк. У Браславе раціна газета "Звязда" пачала выходзіць ужо праз некалькі месяцаў пасля прыходу бальшавікоў

Пытанне аб арганізацыі першядычнага выдання не аднойчы ўздымалася грамадскасцю і на ўзоруні ўлад у 1930-я гады, але далей абмеркаваніяў справа не пайшла. Зрэдку ўзнікалі грамадскія ініцыятывы. Згадаем, у прыватнасці, выданне машынапіснай сатырычнай газеткі "Дух Браслаўца". На грамадскіх пачатках паўстаў і гімназічны квартальнік "Хадзем наперад!", толькі гэты праект аказаўся больш важкім.

Пра Браслаўскую гімназію мы яшчэ не пісалі, гэта асобная тэма для публікаций, якая рыхтуеца. Адзначым толькі, што гімназія пачала працу ў восень 1935 г., апошнім навучальным годам быў 1938/1939 г.

Першы нумар выдання стаў адзіным. Набраны і надрукаваны ён у друкарні "Магата". Меў 60 старонак з тэкстамі і некалькімі фотаздымкамі. Арыгінал квартальніка (ці яго частка) меўся ў распараджэнні школьнага музея пад кірауніцтвам А.Гарэліка. Ад яго засталіся толькі асобныя маленькія




фрагменты. Поўную ксеракопію выдання перадалі ў Браслаў нашы землякі з Варшавы.

Пагартаем старонкі школьнага часопіса, азнаёмімся з яго матэрыяламі. На вокладцы пазначана, што "Хадзем наперад!" – грамадска-літаратурны квартальнік школьнай моладзі. Рэдактарская група складалася з рэдактара – Станіслава Місюна, адміністратора – Чэслава Шванскага, сакратара – Міхала Мілінкевіча (з М.Мілінкевічам давялося пазнаёміцца ў Варшаве, ён адзін з актыўных дзеячаў зямляцтва браслаўцаў у сталіцы Польшчы, аўтар кнігі "Сілуэты браслаўцаў, вядомых дзеячаў малой і вялікай Бацькаўшчыны" (Варшава, 1988 г. – К.І.). Апекуном выдання быў настаўнік польскай мовы Юзаф Буйноўскі, нара-джэнец Браслаўчыны, пазней – вядомы паэт, крытык, эсэіст.

Адзін з матэрыялаў расказвае, як паўставаў квартальнік. 2 снежня 1936 г. на паселішні гуртка польскай мовы і літаратуры, на якім прысутнічаў Ю.Буйноўскі, было вырашана выдаваць школьнью газетку "Хадзем наперад!" ("Idźmy naprzód!"). Рэдактарам аbralі С.Місюна, яго намеснікам – Ч.Шванскага. Першы нумар пабачыў свет 20 студзеня 1937 г., ён складваўся з 20-ці старонак машынапіснага тэксту. Матэрыялы, у асноўным, асвятылі ўнутране жыццё гімназіі, былі таксама змешчаны літаратурныя творы, гумарэскі. Газета стала выходзіць з першядычнасцю 2 разы па тыдзень. Ішла пастаянная праца над удасканаленнем зместу, знешняга выгляду. На паперу атрымлівалі грошы ад гімназічнага самакіравання, астатніе рабілі на добраахвотных пачатках. У новым навучальнym годзе адбылася частковая рэарганізацыя выдання. Побач са старой называй з'явілася дадатковая: "Голос маладых". У рэдакцыю быў уведзены сакратар – М.Мілінкевіч. Дадаліся новыя разделы: "Спорт", "Харчарскі рух", "Вольная tryбуна", "Хроніка", "Крытыка", "Сатыра". Ва ўсіх матэрыялах перавага аддавалася асвябленню грамадска-арганізацыйных спраў гімназіі.


Досвед, назапашаны пры падрыхтоўцы газеты, дазволіў рэалізаваць больш грунтуюны праект – друкаваны часопіс. Як бачым, рэдакцыйная група засталася без змен.

Напачатку нумара змешчаны зварот да чытача рэдактара С.Місюна. Ён звярнуў увагу, што працэс развіцця свету несупынны, важным яе элементам з'яўляецца развіццё культуры. Задача маладых – далучыцца да культурніцкага руху "тварыць разам з іншымі вечны зніч культуры і асветы". Дэвіз "Хадзем наперад!" заклікае маладзь актыўна працаваць дзеля гэтага.



Будынак друкарні «Магата», дзе пабачыў свет гімназічны часопіс

С.Місюн з'яўляўся таксама аўтарам агляду "Наш павет", зроблены на падставе матэрыялаў павятовых улад за 1934 год. У аглядзе знаходзім шмат цікавых звестак. Насельніцтва павета налічвала 143161 чалавек, у тым ліку 90 % вясковага, 10 % - горадскога. Шчыльнасць насельніцтва складала 32,6 чалавека на 1 кв.км. Сялянства ў асноўным было бедным. За год на працу ў Латвію выязджала 4,5 тыс. чалавек, якія прывезлі каля 1 млн. злотых заробку. 30 % тэрыторыі было пад няўдобріцамі (багна, вада і г.д.). Лясы займалі толькі 14 % і былі страшна спустошанымі высечкамі ў гады першай сусветнай вайны. Працавала каля 40 прадпрыемств: фабрика кардону ў Плятарове, 2 тартакі, 6 электраустановак, 1



Фотаздымак з часопіса. З правага боку - асноўны будынак гімназіі (цяперашні ЦДТ), з левага - будынак гімназічнай майстэрні

механічная цагельня, 7 ручных цагелен, 4 паравых, 6 маторных, 17 водных млыноў, 3 кааператывныя малочні, апрацоўчны цех сукна ў Опсе. Агульная працягласць дарог складала 2517 км, з іх 2024 - гэта мясцовыя гмінныя дарогі. Даўжыня дзяржаўных дарог была 124 км, ваяводскага значэння - 212 км. З усіх дарог толькі 108,6 км мела брукаванае пакрыццё. У аглядзе згадана, што мясцовы шліфаль атрымаў апарат Рэнтгена, што дапамогай у харчаванні карыстаецца каля 4 тыс. бедных дзяцей, а вясной - каля 6 тысяч.

Матэрыял Юзафа Карабля падрабязна апавядвае пра арганізацыю Браслаўскай гімназіі. Урачыстае яе адкрыццё албылося 10 верасня 1935 г. Заняткі напачатку праводзіліся ў прыстасаваных памяшканнях. У 1936 г. гімназія пераехала ў



Фотаздымак з часопіса. Выставка кніг і музейных экспанатаў ў гімназічнай залі

спецыяльна ўзвядзены будынак (цяперашні будынак Цэнтра дзіцячай творчасці).

М.Бартрашэвіч і М.Мілінкевіч пінушы пра даробак грамадской працы ў гімназіі. З пачатку працы гімназія мела вучнёўскае самакіраванне, якое дзейнічала паводле распрацаванага Статута. Статут зафіксаваў, што самакіраванне - вышэйшы орган гімназіі. Агульным сходам вучняў і выкладчыкаў абіралася галоўнае праўленне, у класах дзейнічалі гмінныя самакіраванні на чале з войтамі. Самакіраванне мела свой бюджет. Напрыклад, у 1935/1936 навучальным годзе - 129 злотых. У цеснай каардынацыі з самакіраваннем дзейнічалі разнастайныя гурткі і філіі грамадскіх арганізацый: літаратурны, гістарычны, спартыўны, музычны, харцарскі. Цэнтрам грамадскага жыцця быў гімназічны клуб. У гімназіі ладзіліся розныя вечарыны, тэатральныя пастаноўкі. Значнай падзеяй 1937 года было правядзенне выставы кніг. Праводзілася яна ў сувязі з тым, што гімназія атрымала значную бібліятэку ў падарунак. Кнігі былі выстаўлены на агляд, а да гэтага далучылі свае зборы гурткі польскай мовы і літаратуры, гістарычны. Дарэчы, адной з задач гістарычнага гуртка было назапаіванне экспанатаў для будучага музея. Грамадскае жыццё гімназіі было насычаным і разнастайным.

Матэрыял Чэслава Шванскага «Браслаў у сонцы» можна вызначыць як фельетон. Аднараз аўтар пачуў па радыё перадачу з Варшавы, прысвяченую Браславу. Слухачам расказвалі пра горад-цуд, вельмі прыгожы па архітэктуры, з багатым грамадскім і духоўным жыццём. Ч.Шванскі запрашася ў вандрушку па вуліцах мястэчка. На ходніках і вуліцах трэба заважаць, каб не быць збітым якім мінаючым чалавекам ці фурманкам. А што рабіць, калі на ходніках сустрэнеш карову ці вялізную свінню? Да таго ж гэтыя жывёлы не ходзяць без "слядоў", абазначаных ляпехамі і кучкамі. Трэба зважаць, каб не зачапіцца волраткай за калючы дрот, якім аздоблены некаторыя сялібы. Не схаваць ад вока шмат убогіх хібар, дрэўцы, аб'едзенія козамі, недабрукаваныя вуліцы. Гэтыя і іншыя рэчы - рэчаіснасць Браслава, але аўтар верыць у светлу будучыню гарадка са слáўнымі гістарычнымі традыцыямі.

Замалёўка М.Мілінкевіча «Браслаў летній парой» паказвае, як санлівае ціхае мястэчка, падобнае на дзесяткі такіх жа правінцыяльных паселішчаў, летам пачынае жыць іншым жыццём. Тлумы туристаў з усіх Польшчы, нават Румыніі і Амерыкі, вялізная колькасць моладзевых летнікаў, выступленні спартсменаў, рэгаты на возерах Дрывяты, вогнішчы з кантэртамі, пляжы, запоўненыя адпачываючымі, - рысы летняга Браслава. Але вось надыходзіць восень - і зноў мястэчка ахопівае сон.

Развагі Юзафа Савіча тычанца вясковага жыцця і адносін да яго моладзі. Вёскі Браслаўшчыны ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі больш адсталая ў эканамічным і культурным сэнсе. Прычыну аўтар бачыць і ў тым, што ранейшая царская ўлада была зацікаўлена ў цёмным і забітым сялянстве. Аднак вінаваты і дзесь сялян - сыны вёскі. Як толькі была магчымасць, яны пакідалі свае родныя мясціны без шкадавання. Калі каму ўдавалася вывучыцца, то назад вярталіся адзінкі. Трэба змяніць гэту ситуацыю. Вучнёўская моладзь павінна аддаць доўг вёсцы, спрыяць яе культурнаму развіццю. Для гэтага трэба пераадолець у сабе пачуццё нагарды, іных, ляяготы.

У квартальніку вылучаеща асобны раздел "Народ у вераваннях і песнях", падрыхтаваны сябрамі секцыі этнографіі гуртка польскай мовы і літаратуры. Тут мы ўпершыню



сустракаемся з беларускім матэрыяламі. Немагчыма было прыхаваць той факт, што матэрыял, назапашаны падчас экспедыцый па вёсках, у асноўным беларускі.

Юзаф Кароль падрыхтаваў да публікацыі дзве легенды з наваколля возера Снуды. Легенды вельмі цікавыя. Шкада толькі, што змешчаны не арыгінальныя тэксты на беларускай мове, а іх аўтарскі польскі пераклад. Легенды з-пад возера Снуды ірапануюцца чытачу крыху далей у гэтым нумары "Павета".

Лёнгін Нядзведзь дае апісанне жніўнага абраду і абраду "дзяды", розныя варожбы і прымхи. Тут таксама пануе беларуская стыхія. Змешчаны тэксты трох валачобных песень "Хрыстос гаспадарскі", "Хрыстос для гаспадынъ", "Хрыстос польскі". Першыя дзве песні - беларускія, надрукаваныя іацінкай.

Матэрыялам Ч.Шванскага "Гісторыя нашай газеткі" мы ўжо карысталіся, але ён утрымлівае значна больш цікавых звестак.

Андрэй Мантвіл у матэрыяле "Спорт і культура цела"

разважае наконт ролі спорту ў сучасным грамадстве.

"Бывайце, калегі!" - з такімі словамі звярнуліся да вучняў гімназіі яе выпускнікі. Публікацыя прасякнута шкадаваннем, што так мала ўдалося зрабіць у грамадскай працы.

У квартальніку змешчана некалькі літаратурных твораў: верш Ганкі Ляховіч "У маі" і навэла Станіслава Місюна "Янка Музыка з Браслаўшчыны". Навэла распавядае пра лёс таленавітага вясковага хлапчука Болька, які пісаў вершы. Цяжкае бядняцкас жыццё вымушае яго аддаваць перавагу фізічнай працы.

Стваральнікі гімназічнага часопіса скіпла адзначылі, што працуючы над яго выпускам, яны хацелі стварыць не дасканалы ўзор выдання, а падаць прыклад таго, што такое выданне магчыма здзеісніць вучнёўскімі сіламі, бо жаданне - гэта сіла.

Гэтага рэдакцыйны калектыв ласягнуў.

Легенды з наваколля возера Снуды

Даўно, вельмі даўно, у Гарадзішчы, што на беразе возера Снуды стаяў замак. Жыла ў ім прыгожая і багатая князёўна. Была вельмі добрай і ўсе навокал яе спухалася, нават возера Снуды. У размешчанай непадалёку вёсцы Луні жылі трох вядзьмаркі, якія не любілі князёўну. Калі хто хацеў сватацца да прыгажуні, то вядзьмаркі ператваралі яго ў вайка. Аднаго разу сёстры пасварыліся і разышліся. Пры раздзеле адной дасталася рыдлёўка для палётаў, другой - хата, а трэцяй - ляска і трох камяні з возера Снуды. Адна вядзьмарка засталася ў Лунях, другая на рыдлёўцы паліяцела на гару, дзе цяпер Перавалока. Вядзьмарка з ляскай накіравалася на Гарадзішча. Яна выкрала ключы ад замка, потым замкнула князёўну ў адным пакой і стала рабаваць багацці. Перавалоцкая вядзьмарка папрасіла ў сястры пазычыць ключы на час. Кінула сястра ключы, але трапілі яны ў воду. Сталі вядзьмаркі загаворваць дно возера, каб вярнула яно ключы. Выгнулася дно возера і ўтварыўся купалападобны востраў (Турмас). Ускочыла вядзьмарка на рыдлёўку і паліяцела на востраў - шукаць ключы, аднак не знайшла.

Далёка ад Гарадзішча жыў прыгожы князь. Славіўся багаццем, меў замак і шмат рыцараў. Даведаўся пра прыгожую князёўну і вырашыў ажаніцца з ёй. Напачатку выправіў у Гарадзішча пасла, а калі той не вярнуўся, рушыў у дарогу сам. Калі даехаў да Лунёў, то на дарогу выбег воўк і кажа: "Не едзь далей, бо злая вядзьмарка зробіць з цябе вайка, як гэта зрабіла са мной". Пазнаў князь голас свайго пасла, павертыў яму і вярнуўся ў замак. Там эдразу паклікаў чарнакніжніка і загадаў яму ехаць да Гарадзішча і зрабіць шлях да князёўны бяспечным. Абяцаў за паслугу шчодра аддзячыць. Прыехаў чарадзей на кані да берага Снудаў, ператварыўся ў рыбу і стаў чакаць. Акурат у гэты час у воду ўпалі ключы. Падхапіў ключы чарадзей, стаў чайкай і паліяцей да князя. Зноў сабраўся князь у дарогу, узяў з сабой чарнакніжніка, яшчэ сто збройных рыцараў. У Лунях вядзьмарка паспрабавала зачарараваць усіх у вайкоў, але чарнакніжнік апярэдзіў яе - у вядзьмаркі, якія высунуліся з акна, раптам выраслі вялізныя рогі. Рогі не дазволілі ёй ні вярнуцца ў пакой, ні выйсці з дому.

Прыбыў князь са світай да замка. Князь кажы чарнакніжніку: "Табе даю ў падарунак вядзьмарку". Пайшоў чарадунік праз возера, дзе ішоў, слайсі пясок (цяпер там можна ўбачыць мелі). Захапіў ён вядзьмарку, прыцягнуў да замка, падняў угару ды моцна стукнуў аб зямлю. Толькі валасы засталіся ад вядзьмаркі на паверхні. Тыя валасы чарадунік падпалиў, гарачы яны па сённяшні дзень. Толькі ўдзень попытам не відаць, адно - унаучы. Ёсць, аднак,



На гэтым фотаздымку выразна відаць перавалоцкія пагоркі. На заднім плане - урочышча Гарадзішча. Здымак з альбома З.Пазняка «Браслаўшчына» (1970 г.)

небяспека. Чараўнік пільнуе каля полымя былыя вядзьмарскія, а цяпер – ягоныя, скарбы і можа любога ператварыць у камень.

Тым часам князь вызваліў князёуну, стаў гаспадаром замка. На жалезных варотах загадаў выкаваць рыбу – свой герб. Злая вядзьмарка з Гарадзішча не змірылася з паражэннем, яна здолела ператварыць замак у высокі пагорак, а ўсіх людзей усыпіла. Знікла ўсё, створанае рукой чалавека, паўстаў краявід, што захаваўся да гэтай пары.

З урочышчам Гарадзішча звязана яшчэ адна легенда. Ад часу гібелі замка мінула шмат часу, наступіў прыгон. У Падвышанках (1 км ад Гарадзішча) жыву багаты пан, які меў вялікі статак свіней. Пастухом статка быў 20-гадовы хлопец. Звярнуў ён увагу, што адна свіння на нейкі час знікае. Расказаў хлопец пра гэта пану. Той дай пастуху памочніка, каб больш пільна прыглядаць за жывёлай. Справа адразу падалася таямнічай, бо свіння нідзе шкоды не рабіла і ў хлеў вярталася сътая.

На наступны дзень, як толькі свіння адышла ад статка, пастух пайшоў за ёй. Ля гары Гарадзішча свіння раптам знікла. Хлопец абшукаў наваколле і натрапіў на нейкую нару, такую вялікую, што ён змог уціснуцца ў яе. Неўзабаве лаз скончыўся падземнай залай. Сцены былі ўпрыгожаны зброяй, па кутах спалі рыцары, побач – паненка ў белай сукенцы. Яшчэ ў зале стаялі коні, якія елі авёс. Частка корму сыпалася на зямлю і яго з'ядала свіння. Пастух з усёй моцы стрэльнуў пугай. Свіння скочыла да лазу, а за ёй пастух. Услед уцекачу гучаў вокліч абуджаных рыцараў: «А што, ужо пачалося паўстанне?»

Калі на наступны дзень пастух прыйшоў з панам, то яны не здолелі адшукаць той нары: усюды расла трава.

Паводле публікацыі Юзафа Каала у квартальніку «Хадзем наперад!». Скарочаны варыянт.

Хрыстос гаспадарскі

Добрый вечар хазяін,
Ці спіш, ляжыш, адпачываіш,
Ці ж жаною маладою,
Ці з дзеткамі маленъкімі.
Када ты спіш – Бог з табой,
Када ня спіш – устань з ложка,
Устань з ложка, ідзі к аконцу,
Пасматры што ў тваім дварцу дзеіцса-лялеіцса:
На прыстоле сам Бог сядзіць,
Каля няго усе празнічкі
Шахуюцца-рахуюцца,
Катораму ўпярод ступіць.
Святы Ізбор – вада із гор,
А рыбачка з нор.
Святая Благававешчына
Санікі кідаіць
У чысты чваргэк заворываіць
Вараным канём, запяткай сахой і правай рукой.
А у суботу яйкі красяць
А у нядзелю гандлююць і Бога хвалюць
Ад праводній праваждаюць.
А Святый Юры Божкій ключнік
Вазьмі ключы ў абе ручы,
Ідзі у поля, у чыстая,
Адамкі зямлю, пусці расу,
Пусьці расу на усю вясну
І цёплую, і мокрую.
Святой Мікола па межам ходзіць
І жыта раўняіць.
Зраўнуй Божэ усюды роуна
Як і долы, так і горы.
Святая Дзесятка у жыцю пятка,
Святое Пятро у жыцю ядро,
Святая Ілья старая змія,
Што раз махніят, то сноп кладзят.

Christos haspadarski.

Dobryj wieczor chaziein,
ci śpias, leżysz, ci odpoczywasz,
ci z żoną maladoju,
ci z dziećkami małenckimi.
Kada ty śpisz—Bog z tobą,
kada nie śpisz—ustan z łóżka,
ustan z łóżka, idzi k okoncu,
patrzmy szto u twoim dwarzu dzeicsa—laileicza:
Na przystole sam Bog siedzici,
kala nieho usie prańcikli,
uzachujuesz—rachujesz,
katoramu upierod stupisz.
Swisty labor—wada iz hor,
a rybacke z nor.
Świataja Biegawawieszcyna
saniki kidaic,
u czysty czwartek zaworywaić
waronym kanion, zlatoj sachu i prawej rukoj.
A u subotu jajki krasic,
a u niedzielu handluj i Boha chwalic,
ad prawodnij preweđdajuć.
A swiaty Jory Bozky klucznik
,waſmi kluczy u eble ruczy,
idzi u pola, u czystaja,
adzanki ziemlu, puscí rasu,
pusci rasu na usiu wiesnu,
i clopluju i mokruju.
Światoy Mikola pa miezam chodzic.

Ад Прачыстай да Прачыстай жыта сеюць
Святой Пакроу саусім дамоу.
Добрый вечар хазяін
Спевайце братцы, спевайце –
Мы госцічкі небывалые
Спевайце братцы, спевайце –
Не часта ходзім
Спевайце братцы, спевайце –
Не многа просім
Спевайце братцы, спевайце –
Пачынальніку капу яец
Спевайце братцы, спевайце –
Майм братцам па дзесятак
Спевайце братцы, спевайце.

Хрыстос для гаспадыні

Добрый вечар паненачка
 Спевайце братцы, спевайце –
 Ці спіш, ляжыш ці адпачываеш і г.д.
 Када спіш – Бог з табой
 Када ня спіш ляніва кошка,
 Устань з ложка, абуй ножку,
 Панчошкі бялёные,
 Чаравічкі казловые,
 Падвязачкі шаўковые.
 Умыся-прыбрыся
 Ідзі жа ты ў агродачак,
 У агродачак у агродачак,
 Ружу белую палоць.
 Ружу белую палола,
 Сабе руку закалола.
 Пайду ж я узмор’я,
 Руку белую умыці.
 Белу руку я мыла,
 Злоты сыгнет ураніла,

Ураніла, утапіла.
 Вот недоля, вот нешчасце.
 Пайду ж я каля мора,
 Каля мора ручай ламя.
 Напаткала трох рыбалоўцаў.
 “Ах вот хлопцы рыбалоўцы,
 Вы закінце шаўковы невад”.
 Закінулі і ўлавілі.
 Вот і доля, вот і шчасце.
 “Аднаму буду я землячкай,
 А другому суседачкай,
 А трэцяму сама малада,
 Сама малада, як ягада.
 Добры вечар паненка
 Спевайце братцы, спевайце –
 Мы госцішкі ...
 Спевайце братцы, спевайце.

Друкуеца паводле квартальніка “Хадзем наперад!”.
 Пераклад з лацінкі на кірыліцу.

ВАРТА ТОЛЬКІ ПРЫГЛЯДЗЕЦЦА...

30 чэрвеня мінулага года каманда школьнікаў Канстантынскай і Опсаўскай школы нашага раёна былі запрошаны ў Мінск на заключную канферэнцыю па вынікам IV этапа Рэспубліканскай краязнаўчай экспедыцыі “Наши край”. Там яны прадстаўлялі праект “У пошуках слядоў сівой даўніны”. Вывучэнне дагістарычнага мінулага ваколіц в. Пагошча Браслаўскага раёна”. Прыводзім сіслы пераказ іх выступлення.

Першыя храналагічныя згадкі аб нашай мясцовасці адносяцца да 1498 г. (в. Дамашы), 1529 г. (в. Пагошча) і больш позняга часу. Але знаходкі каменных сякер, рэшткаў старажытнай керамікі (па вызначэнню спецыялістаў-археолагаў) давалі нагоду да думкі, што чалавек жыў у нашай мясцовасці намнога раней, чым гэта было зафіксавана лакументамі. Надзеі для гэтага давала яшчэ і тое, што археолагі на нашай Браслаўшчыне ўжо знаходзілі стаянкі часоў неаліту, бронзавага і жалезнага веку. Няўжо старажытны чалавек мінуў нашу мясцовасць? “Быць таго не магло!” – вырашылі мы і разам са сваімі настаўнікамі пачалі шукаць. Мэтай нашых пошукаў сталі каменные прылады працы, культавыя валуны, таксама – кераміка, як індыкатор старажытных паселішчаў і старажытныя пахаванні. Перад вучнямі усіх класаў было поставлена задача – адшукаць сляды старажытнай гісторыі нашых мясцін і праца пайшла. Неўзабаве нашы надзеі спрайдзіліся. Уважліваму воку гэта не так ужо і цяжка – варта толькі прыгледзецца і старажытная гісторыя нашай старонкі пачала адкрываць свае таямніцы.

Першы накірунак нашых даследванняў – культавыя валуны ваколіц вёскі Пагошча. У вельмі цікавай кнізе “Маўклівая сведкі мінуўшчыны” Э.А.Ляўкова мы прачыталі аб валунах, пра якія захаваліся павер’і і легенды аб іх незвычайных уласцівасцях: скарбах, прывідах, лекавых магчымасцях і г. д. Аўтар адносіў такія камяні да ахвярнікаў яшчэ язычніцкіх часоў. Збираючы фальклор, мы знайшлі такія і ў нашых ваколіцах. Усяго набралася 6 аў'ектаў, 3 з якіх на жаль ужо страчаны ў выніку меліяратыўных работ. А зараз крыху падрабязней пра некаторыя з іх.

«Пузавіцкі Вялікі камень» размешчаны ля в. Пузавічы. Мясцовыя жыхары, распавядаюць, што водой з унутранага паніжэння ў камені рэкамендавалі зводзіць барадаўкі. Камень з усіх бакоў падкапаны. Сляды даволі свежыя. Жыхары в. Пузавічы сцвярджаюць, што гэта зрабілі каровы, якія наогул каля валуна пачынаюць шалец. І яшчэ існус павер’е, што пад валуном скаваны скарб. Дарэчы, у 2000 г. „Пузавіцкі Вялікі камень” абвешчаны помнікам прыроды і культуры рэспубліканскага значэння.

«Пятушкай камень» ляжыць ля в. Новая. Жыхар гэтай вёскі паведаміў аб камні: “Раней у гадавыя святы башкі забаранялі малым гуляць побач, пужалі; “Нячысцік задусіць”, а старыя прысказвалі, што там на гадавыя святы здань скокае. Часта бывала, пасе хто-небудзь побач кароў, а каля камня быта боруцца, скакаюць, падыдзеш бліжэй – вжык і прашала”. З літаратуры і кансультаций з спецыялістамі мы длаведаліся, што такія павер’і – тыповая прыкмета таго, што гэтая валуны з’яўляюцца язычніцкімі ахвярнікамі. У далейшым гэтая пошукі ў час паходаў мы працягнулі на тэрыторыі амаль усяго раёна.


На жаль, меліярацыя знішчыла ля в. Дамашы яшчэ адзін вельмі цікавы валун са следам падковы. З ім звязана цікавае паданне. “У французскую вайну спыніліся на прывал ля гэтага балота французскае войска. А было ў гэтым балоце дужа многа змей. Адна з іх укусіла любімага каня аднаго француза, і жывёла здохла. А той салдат умеў чараваць, раззлаваўся і загаварыў балота, каб змей не было. І сапраўды, хоць басанож зараз хадзі па балоту – ні адной змей няма. А яшчэ на памяць выбіў на камні падкову” Спецыялісты падобныя аў'екты называюць зааморфнымі следавікамі. У

Беларусі іх вядома каля дзесяці. Ю.Латушкова, супрацоўніца Нацыянальнага музея гісторыі і культуры, адзначае, што конь з'яўляецца істотай, блізкай да нячыстай сілы, жылём якой часта з'яўляюцца балоты. Вучоныя мяркуюць, што камень мей культаўав значэнне, з'яўляўся старажытным абярэгам ад змеяў з бліжэйшага балота.

Паралельна рабілася другая праца - пошуку слядоў старажытных паселішчаў. І тут нам спадарожнічала фартуна. Юныя археолагі з Канстантынавічаўскага краеведческага музея з Канстантынавічах ўжо не першы раз на раскопках. За іх плячыма - праца на гарадзішчы жалезнага веку "Рацёнкі" і таму, валодаючы некаторымі ведамі па археалогіі, яны знайшлі ў ваколіцах Пагошчы кавалкі старажытнай керамікі і рэшткі выплаўкі бронзы і жалеза. Знойдзены два такія паселішчы: першае - паселішча жалезнага веку (прыблізна пач. нашай эры) каля в. Канстантынавіч, на рэшткі якога звярнуў увагу вучань 9 класа Руслан Януль, і другое - паселішча ранняга сярэдневечча (ІХ - XIII стст.) каля в. Варнелі. На яго месцы знайдзена кераміка вучнем 9 класа Уладзімірам Адамчыкам. Слядамі паселішча жалезнага веку зацікавіўся археолаг А.Егар'янчанка з Беларускага дзяржуніверсітэта.

Трэцім накірункам нашага даследчага праекта сталі раскопкі курганнага могільніка "Пагошча". У 1996 г. краязнаўцам школы пашанцавала знайсці на беразе воз. Бяржонка, што ў ваколіцах в. Пагошча, группу насыпаў, якія былі вельмі падобныя на курганныя могільнікі. У 2001 г. запрошаныя спецыялісты падцвердзілі правильнасць нашай здагадкі. Неўзабаве да нас наведаўся Мікалай Плавінскі, старэйшы наўкуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі, які зацікавіўся нашай знаходкай і прапанаваў Канстантынавічскай і Ольгаскай школам супрацоўніцтва ў раскопках курганоў. Было вырашана здзейніць гэты праект як школьнную археалагічную экспедыцыю.

Раскопкі праводзіліся ў II этапы. На першым этапе даследваніе вялося сіламі мясцовых школьнікаў. Усяго працавала 57 чалавек. Былі раскапаны алтін пойнасцю і асноўная частка другога насыпу. Вынікі I этапа былі абнадзейваючымі і кіраўнік раскопак вырашыў іх працягнуць. На II этапе раскопкі адбываліся ў рамках праграмы вальшчэрскага лістніка, удзельнікамі якога былі 18 дабраахвотнікаў з 8



краін: Беларусі, Германіі, Ірландыі, Італіі, Францыі, Шатландыі, Швейцарыі і Швецыі ва ўзросце 19-42 год. Прыехалі яны сюды папрацаваць, пазнаёміцца з новымі лю-

дзьмі, адкрыць для сябе Беларусь. Пастаянную дапамогу ў раскопках аказвалі 9 мясцовых школьнікі-энтузіясты. Іншаземцы аказаліся неблагімі працаўнікамі, мужна пераносілі цяжкасці палявога жыцця і капрывы надвор'я.

Першы курган - верагодна мужчынскае пахаванне дружыніка. Побач з целам былі пакладзены кан'ё нож, гаршок, бронзавыя фібула і гузікі. Пасля заканчэння летніка раскапаныя курганы былі адноўлены, так што наша мясцовасць не страпіла свайго экспкурсійнага аб'екта.

У 2006 г. раскопкі былі працягнуты, раскапаны яшчэ 3 курганы як з мужчынскімі, так і жаночымі пахаваннямі. Задума, што апошнія звычайна болышы сціплыя. Як паведаміў кіраўнік работ М.Плавінскі, усё болышы выразна бачна, што нашы курганы - пахаванні жыхароў памежжа Полацкага княства перыяду ад 3-й чвэрці I тыс. н.э. да XIII ст.

Паспяховай аказалася праца па вывучэнню каменных сякер, што была сабраная ў нашай мясцовасці на працягу апошніх гадоў. Гэтые артэфакты вельмі цікавыя і важ-



ныя для вывучэння старажытнага этапу мінулага краю. З курса школьнай гісторыі мы ведалі прыблізны час, калі імі карысталіся людзі, але хацелася даведацца аб гэтых прадметах больш. Вывучалі нашы школьнікі іх самастойна, а потым парайліся са спецыялістамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Збор гэтых прадметаў ужо налічвае 6 асобнікаў, ёсць звесткі яшчэ аб 4, якія былі вывезены з нашых мясцін. Гэта ў асноўным клінападобныя і адна свідраваная працоўныя сякеры канца бронзавага века (2-е тысячагоддзе да н.э.- 5 ст. да н.э.). Знаходкі лакалізуюцца ў 4 мясцінах: ўсходні і паўночны ў складзе в. Пагошча, берага воз. Бяржонка, в. Дукелі і в. Дамашы. Верагодна, такая гушчыня месці знаходак сведчыць, што ў нашай мясцовасці існавала 3 месцы пражывання старажытных людзей і таму трэба распачаць іх мэтанакіраваныя пошуки. Таксама мяркуюм, што розныя тыпы і падтыпы сякер сведчаньці альбо аб працягласці жыцця старажытных людзей альбо прысутнасцю розных культур.

Зыходзячы з усяго вышэйзгаданага лічым, што людзі ў нашай мясцовасці жылі намнога раней XV ст. Такім чынам мэта нашага краязнаўчага праекта дасягнута. Далейшую працу мы прадставілі прафесійнаму археолагу М.Плавінскаму, якому мы па меры магчымасцей будзем дапамагаць. Вельмі важна, што вучні школ набылі пэўныя вопыт працы на археалагічных раскопках, змаглі "дакрануцца" да гісторыі свайго краю, прынялі ўдзел у яе адкрыці і ўзбагачэнні.

Іван Раманоўскі, вучань Канстантынавічскай БШ



«ПАВЕТ» DISTRICTUS

ВЫДАННIE КРАЯЗНАЎЦАЎ
БРАСЛАЎШЧЫНЫ

Адказны за выпуск: Кацюсі Шыдлоўскі
г.Браслаў, вул. Каstryчніка 11-10, тэл. 21-4-28
E-mail: brastic@vitebsk.by

Над нумарам
працавалі:

Наклад 299 асобнікаў. Распнаўсніцтва баснагата.

Выдаецца з ліпеня 2001 г.

Кацюсі Шыдлоўскі
Аляксандар Панцялайка
Валеры Буко

Выдалена пры дапамозе
цэнтра выдавецкіх ініцыятыв
«Сумежжа» (Паставы)